

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кафедра международных экономических отношений**

Аннотация к дипломной работе

«Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли в ЕАЭС»

Аношкин Александр Александрович

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент
И.В. Стефанович

2017

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 53 с., 3 табл., 61 источник.

Ключевые слова: ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА, ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА, ТАМОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИЦА.

Объект исследования - таможенно-тарифное регулирование внешней торговли в Евразийском экономическом союзе.

Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, функционального и динамического анализа, научные абстракции, дедукции и индукции, единство исторического и количественного подхода, статистический.

Полученные результаты и их новизна: определены возможные направления совершенствования таможенно-тарифного регулирования внешней торговли в странах ЕАЭС.

Область возможного практического применения: совершенствование подходов к применению определенных инструментов таможенно-тарифного регулирования внешней торговли в Евразийском экономическом союзе.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

(подпись студента)

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 53 с., 3 табл., 61 крыніца.

Ключавыя слова: МЫТНА-ТАРЫФНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, НЕТАРЫФНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ТАРЫФНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, МЫТНАЯ ПАЛІТЫКА, ТАВАРНАЯ НАМЕНКЛАТУРА, МЫТНАЯ ТЭРЫТОРЫЯ, МЫТНАЯ МЯЖА.

Аб'ект даследавання – мытна-тарыфнае рэгуляванне знешняга гандлю ў Еўразійскім эканамічным саюзе.

Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, функцыянальнага і дынамічнага аналізу, навуковыя абстракцыі, дэдукцыі і індукцыі, адзінства гістарычнага і колькаснага падыходу, статыстычны.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначыны магчымыя шляхі ўдасканалення інструментаў мытна-тарыфнага рэгулявання знешняга гандлю ў краінах ЕАЭС.

Вобласць магчымага практычнага прымянення: удасканаленне падыходаў да прымянення пэўных інструментаў мытна-тарыфнага рэгулявання знешняга гандлю ў Еўразійскім эканамічным саюзе.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова - аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

(подпіс студэнта)

ANNOTATION

Degree paper: 53 p., 3 tab., 61 sources.

Key words: INTERNATIONAL TRANSFER OF TECHNOLOGIES, TRANSFER OF TECHNOLOGIES, INNOVATION, INNOVATIVE DEVELOPMENT.

Object of research – customs and tariff regulation of foreign trade in the Eurasian Economic Union.

Research methods: comparative analysis and synthesis, functional and dynamic analysis, scientific abstraction, deduction and induction, the unity of the historical and quantitative approach, statistical.

Obtained results and their novelty: the possible directions of improving the customs and tariff regulation of foreign trade in the EEU countries were identified.

Area of possible practical application: improvement of approaches to the application of certain instruments of customs and tariff regulation of foreign trade in the Eurasian Economic Union.

The author of the work confirms that computational and analytical material presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and other sources are given references to their authors.

Student's signature